

**ПЕРАЛІК ГАЗЕТ І ЧАСОПІСАЎ
ДУК "КАРЭЛІЦКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА"
НА ІІІ КВАРТАЛ 2020 ГОДА**

ГАЗЕТЫ Рэспублікі Беларусь

Аргументы і факты

Бібліобус

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Газета пенсiонера

Бібліобус

Гродзенская праўда

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Красненская сельская бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Жухавіцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Баранавіцкая сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Глобус

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Бібліобус

Турэцкая сельская бібліятэка

Досуг пенсiонера

Турэцкая сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Друг пенсiонера

Бібліобус

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Женская газета

Бібліобус

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Баранавіцкая сельская бібліятэка

Житейская газета

Бібліобус

Звезда

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Знамя юности

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Зорька

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Здравушка. 100 лет без бед

Турэцкая сельская бібліятэка

Комсомольская правда

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Красненская сельская бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Баранавіцкая сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Краязнаўчая газета

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка

Культура

Адзел бібліятэчнага маркетынга ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Літаратура і мастацтва

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Мир с Богом

Бібліобус

Цырынская сельская бібліятэка

Мудрые советы

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Мясо, сало, колбаса и другие чудеса

Цырынская сельская бібліятэка

Народная газета

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка

Переходный возраст

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Полосатая газета

Турэцкая сельская бібліятэка

Почтенный возраст

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Приусадебное хозяйство

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Польмя

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Адзел бібліятэчнага маркетынга ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Красненская сельская бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Жухавіцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка
Палужская сельская бібліятэка
Райцаўская сельская бібліятэка
Варанчанская сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка
Цырынская сельская бібліятэка
Баранавіцкая сельская бібліятэка
Лукская сельская бібліятэка

Родительский дом

Бібліобус

Рэспубліка

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Родительский дом

Бібліобус

Сельская газета

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Советская Белоруссия

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Советчица

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Сенсация

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Тайна души

Бібліобус

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Хозяюшка

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Шапокляк

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
Мірская гарпасялковая бібліятэка
Красненская сельская бібліятэка
Райцаўская сельская бібліятэка
Цырынская сельская бібліятэка
Лукская сельская бібліятэка

7 дней

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Частны детектив

Малюшыцкая сельская бібліятэка
Турэцкая сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка

15 суток

Цырынская сельская бібліятэка

ЧАСОПІСЫ Рэспублікі Беларусь

Алеся

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Турэцкая сельская бібліятэка

Апельсин

Лукская сельская бібліятэка

Апельсин +Пропеллер

Ярэміцкая сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Бібліятэка прапануе

Аддзел бібліятэчнага маркетынга ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка

Бібліятэчны свет

Аддзел бібліятэчнага маркетынга ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка

Беларускі гістарычны часопіс

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Волшебный

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
Мірская гарпасялковая бібліятэка
Райцаўская сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Волшебный светлячок

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
Мірская гарпасялковая бібліятэка
Красненская сельская бібліятэка

Вясёлка

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
Лукская сельская бібліятэка

Гаспадыня

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка
Красненская сельская бібліятэка
Малюшыцкая сельская бібліятэка
Ярэміцкая сельская бібліятэка
Турэцкая сельская бібліятэка
Райцаўская сельская бібліятэка
Варанчанская сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка
Цырынская сельская бібліятэка
Лукская сельская бібліятэка

Девчонки

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
Мірская гарпасялковая бібліятэка
Малюшыцкая сельская бібліятэка
Ярэміцкая сельская бібліятэка
Палужская сельская бібліятэка
Райцаўская сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Делаем сами

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка
Ярэміцкая сельская бібліятэка
Турэцкая сельская бібліятэка
Палужская сельская бібліятэка

Добрый сосед

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Домашние цветы

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Домашний

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Баранавіцкая сельская бібліятэка

Домашний любимец

Бібліобус

Домашняя кухня (комплект)

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Женский журнал

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Зайкина школа+ Сказка на ночь

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Здоровье и успех

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Здоровье пенсионера + Рецепты от Алёнки

Бібліобус

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Золотые рецепты

Бібліобус

Кем быть?

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Когда ты один дома

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Когда ты один дома +Развлекательный каламбур

Бібліобус

Палужская сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Ксюша (комплект)

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Красненская сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Ксюша. Для тех, кто вяжет

Палужская сельская бібліятэка

Кудесница

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Лукошко идей

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Магазин здоровья

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Красненская сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Мастерица

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Мишутка

Красненская сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Надежда для тебя

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Непоседа

Палужская сельская бібліятэка

Баранавіцкая сельская бібліятэка

Народный доктор

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Баранавіцкая сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Наша кухня

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Нёман

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Непоседа

Палужская сельская бібліятэка

Баранавіцкая сельская бібліятэка

Ну, за рыбалку

Бібліобус

Однако, жизнь

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка
Красненская сельская бібліятэка
Малюшыцкая сельская бібліятэка
Ярэміцкая сельская бібліятэка
Турэцкая сельская бібліятэка
Райцаўская сельская бібліятэка
Варанчанская сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка
Цырынская сельская бібліятэка
Баранавіцкая сельская бібліятэка
Лукская сельская бібліятэка

Островок

Райцаўская сельская бібліятэка

Планета

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Поделись советом

Бібліобус

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Баранавіцкая сельская бібліятэка

Польмя

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Право.by

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Рюкзачок (комплект)

Бібліобус

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Рюкзачок. Веселый зоопарк

Райцаўская сельская бібліятэка

Рюкзачок. Мир путешествий

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Сад, огород, кормилец, лекарь

Бібліобус

Турэцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Сад, огород, кормилец, лекарь +Календарь советов

Бібліобус

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Садовод и огородник

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Садовый дизайн

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Саша и Маша

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Сваты

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Баранавіцкая сельская бібліятэка

Сваты заготовки

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Баранавіцкая сельская бібліятэка

Сваты на даче

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Баранавіцкая сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Сваты на кухне

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Лукская сельская бібліятэка

Сваты на пенсии

Бібліобус

Лукская сельская бібліятэка

Сваты сканворды

Баранавіцкая сельская бібліятэка

Секреты хозяина

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Семья

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Сказка на ночь

Турэцкая сельская бібліятэка

Сказочный журнал

Жухавіцкая сельская бібліятэка

Стрекоза

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Стрекоза + Дневник стрекозы

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Счастливая и красивая

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Семья

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Урожайные сотки

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Фантазёры

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Хозяин

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Цветок

Бібліобус

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Юный спасатель

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Я на пенсии

Бібліобус

1000 советов

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Палужская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

1000 советов дачнику

Бібліобус

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

1000 советов кулинару

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Цырынская сельская бібліятэка

1000 советов и здоровая семья: Советы от А до Я

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

3\9 царство + Непоседа

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

